

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут гісторыі
Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт
Упраўленне культуры

МІНСК і МІНЧАНЕ:
дзесяць стагоддзяў гісторыі
(да 940-годдзя горада)

*Матэрыялы Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі
Мінск, 7-9 верасня 2007 г.*



Мінск
«Беларуская навука»
2008

УДК 94(476-25)(082)
ББК 63.3(4Бен)я43
M62

Рэдакцыйная калегія:

А. А. Каваленя (адказны рэдактар),
А. А. Скеп'ян (адказны сакратар),
Р. А. Аляхновіч, А. І. Груша, В. В. Даніловіч, А. Б. Доўнар

Рэцэнзенты:
доктар гістарычных навук І. Я. Галенчанка;
доктар гістарычных навук, прафесар У. Ф. Ладысев

*Зборнік наукоўскіх статей
Дзяржаўнай комплекснай праграмы наукоўскіх даследаванняў на 2006–2010 гг.
«Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры»
(наукоўны кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя)*

Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада):
M62 матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 7–9 верас. 2007 г.) / рэдкал.:
А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 400 с.
ISBN 978-985-08-0971-1.

Зборнік змяшчае матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Мінск
і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада)». Мінск, 7–9 верасня 2007 г.
Тэматыка дакладаў ахоплівае самы шырокі спектр праблем гісторыі горада ад
старажытнасці да сучаснасці.

УДК 94(476-25)(082)
ББК 63.3(4Бен)я43

ISBN 978-985-08-0971-1

© Афармленне. РУП «Выдавецкі дом
«Беларуская навука», 2008

A. V. Ефімовіч (Мінск)

ПРАВЯДЗЕННЕ РЭФОРМЫ М. М. МУРАЎЁВА Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ ВЁСЦЫ МІНСКАЙ ГУБЕРНІ Ў 1857–1862 ГГ.

Адным з найважнейшых раздзелаў эканамічнай гісторыі чалавецтва з'яўляеца гісторыя сельскай гаспадаркі, а таксама аднаго з галоўных яс класаў – сялян. Ужо ў Рэчы Паспалітай былі памешчыцкія сяляне і скарбовыя. Пасля III падзелу гэтай дзяржавы быў сформіраваны клас дзяржаўных сялян. Затым быў праведзены шэраг рэформ у дзяржаўной вёсцы Заходніх губерні Расійскай імперыі. Так, у 1830–1850-х гг. адбылася рэформа дзяржаўной вёскі П. Дз. Кісялёва, які быў тады Міністрам дзяржаўных маёmacцей. Асноўнай часткай рэформы была люстрацыя казённых маёнткаў.

Да 1857 г. люстрацыя была завершана ва ўсіх маёнтках, за выключэннем тых, якія былі прыняты ад прыходскага духавенства. Аднак рэформа ў адносінах да гаспадарчага ўпарадкавання не прынесла чаканай карысці¹. Таксама рэформа П. Дз. Кісялёва выклікала супрацьдзеянне памешчыцкага класа, які ўбачыў у гэтым замах на свае саслоўныя прэрэгатывы. Такія папрокі мелі пад сабой рэальныя падставы. Нягледзячы на значнае зніжэнне павіннаснага прыгнёту, заставалася вострай і проблема малазямелля².

Усё гэта патрабавала правядзення паверачнай люстрацыі. У пачатку 1857 г. замест П. Дз. Кісялёва Міністэрства дзяржаўных маёmacцей узнічаліў М. М. Мураўёў, які назначыў новую рэвізію дзяржаўных маёmacцей, у тым ліку і Мінскай губерні, якую праводзіў стацкі саветнік Кейстут-Гедымін³.

Толькі ў Мінскай губерні ў выглядзе вопыту былі ліквідаваны ў 1858 г. сельскія грамады, якія былі надпрацаваны неіасрэдні палаце дзяржаўных маёmacцей. З гэтага моманту казённыя землі азначанай губерні падзяляліся на 45 сельскіх грамад, якія дагэтуль падпрацкоўваліся чатыром акруговыми управамі. Для непасрэднага нагляду за сельскімі грамадамі заснаваны пасады памочніка кірауніка палаты – у кожным павеце па адным⁴.

Матэрыялы рэвізіі адлюстроўвалі стан, у якім апынулася дзяржаўная вёска заходніх губерняў у выніку рэформы П. Дз. Кісялёва. Так, напрыклад, 31 жніўня 1858 г. М. М. Мураўёў пісаў, што рэвізія Мінскай палаты дзяржаўных маёmacцей «паказала да 44 850 рублёў нядоімак за мінулыя гады на паниярэдніх утрымальніках»⁵.

Рэзкай крытыцы падвергся і парадак ураўнільнення перадзелу зямлі, які суправаджайся ўтварэннем новых цягл і надзяленнем зямлі агароднікамі і бабылём. У заўваже на праекты паверачнай люстрацыі казённых маёнткаў у Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губернях Кейстут-Гедымін у 1859 г. адзначаў, каб да нарэзкі ў першую чаргу прыступалі толькі ў выпадках асобай неабходнасці; нарэзу праводзіць толькі па праектах, якія былі разгледжаны і зацверджаны ў Міністэрстве і г. д.⁶

¹ Дружинін Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселёва Т. Н. М., 1958. С. 252.

² Сосна У. А. Сацыяльна-еканамічнае развіццё. Сялянскае пытанне // Гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. Мінск, 1996. С. 203.

³ Неупокоев В. И. Крестьянский вопрос в Литве во второй трети XIX века. М., 1976. С. 209–210.

⁴ Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Минская губерния. СПб., 1864. Ч. 2. С. 622–623.

⁵ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 27. Воп. 1. Спр. 572. Арк. 128.

⁶ Российский государственный исторический архив. Ф. 384: II Департамент Министерства государственных имуществ. Оп. 7. Д. 1054. Л. 1.

У 1858 г. да паверачнай люстрацыі прыступілі толькі ў Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губернях, каб пафогенуць замаруджвання гэтых дзеянняў. Такі падыход апраўдаў сябе, і ў тым жа годзе рэвізія была завершана¹.

У выніку паверачнай люстрацыі сялянам Мінскай губерні было перададзена дадаткова 17 329 дзесяцін зямлі. Пры гэтым аброк з зямлі ў сярэднім па гэтых губернях узрос на 23 кап. Колькасць ферм павялічылася з 6 да 156, а даход з іх узрос у сярэднім за дзесяціну зямлі на 32 кап.²

Паверачная люстрацыя выкрыла ўсе недахоны рэформы П. Дз. Кісялёва: церасипалосіца, нядоімкі з арэндных ферм, недастатковас і часта неправільнае выкарыстанне шматлікіх дзяржаўных земель і г. д. У выніку было вырашана правесці пераразмеркаванне зямлі, стварыць на казённых землях фермы, якія ў далейшым планавалася здаваць у арэнду.

На аснове правіл аб аддачы ферм у арэнду ад 14 жніўня 1859 г. упраўленне II дэпартамента дзяржаўных маёмасцей даручыла Мінскай палаце аддаць арэндныя фермы ва ўтрыманне з таргou у адпаведнасці з паверачнымі інвентарамі. Кіраунік Міністэрствам дзяржаўных маёмасцей улічыў, што галоўныя ўтрымальнікі запасных земель і аброчніх стаццей у казённых маёнтках, агульнымі ўмовамі замацаваныя за казной па контрактах, узялі на сябе адказнасць надпрарадкоўвацца правілам паверачнай люстрацыі і, звыш таго, абвязваліся ўступіць казне стацці, якія знаходзяцца ў іх, па патрабаванні раней тэрміну³.

Такія таргі началі праводзіцца ва ўсіх заходніх губернях, і нех'аторыя фермы пачалі пераходзіць у арэнду. Аднак значная колькасць ферм заставалася незатаргаванай. Так, лічбы гавораць аб тым, што вылічаны даход нават па люстрацыі перавышаў рэальна атрыманы прыкладна ў 2 разы, а пасля паверачнай люстрацыі ён узрос яшчэ ў 1,5 раза. Зразумела, што такія фермы не моглі зацікавіць арандатарапу. Калі звярнуцца да лічбаў па Мінскай губерні, то можна заўважыць, што да 1861 г. была аддадзена ва ўтрыманне прыкладна $\frac{1}{3}$ часткі ферм (50 з 165 утвораных тут)⁴.

У аддадзеных ва ўтрыманне фермах не ўсё складвалася, як было запланавана. Такі вывад можна зрабіць са звестак Мінскай палаты дзяржаўных маёмасцей, на аснове якіх Міністэрства даслала сюды 22 верасня 1861 г. наступны загад: «З дадзеных Міністэрства бачна, што з ліку 89 ферм, зацверджаных Міністэрствам за здымшчыкамі іх, заключаны контракты толькі на 72 і што, акрамя таго, не аддадзеных ва ўтрыманне знаходзіцца 77 ферм».

У выніку чаго II дэпартамент прапанаваў Мінскай палаце зрабіць на ведамасцях належныя ацэнкі аб заключэнні контрактаў на астатнія неаформленыя 17 і аб назначэнні таргou на неаддадзенныя 77 ферм і вярнуць такія ведамасці ў дэпартамент⁵.

13 лістапада 1861 г. Мінская палата дзяржаўных маёмасцей аб'явіла, што для аддачы ў 48-гадовое ўтрыманне казённых арэндных ферм Мінскай губерні, якія на папярэдніх таргах у верасні не былі затаргаваны, назначаны новыя таргі на 7 снежня бягучага года з узаконенай праз 3 дні ператаргоўкай, па кожным навесце асобна, прычым змяняліся

¹ Кавецкій Ст. О люстрации и регулировании казённых имений // Журнал Министерства государственных имуществ. 1860. № 4. С. 261 -266.

² НГАБ. Ф. 27. Воп. 5. Спр. 509. Арк. 266.

³ Тамсама. Арк. 79.

⁴ Тамсама. Спр. 543. Арк. 72-73.

⁵ Тамсама. Воп. 1. Спр. 656. Арк. 40.

ўмовы назірання за фермерскай гаспадаркай, а таксама тэрміны ўзвядзення на іх пабудоў іх намеры¹.

Выведзены спачатку больш рацыянальны паземельны даход з маёнткаў павысіўся ў параўнанні з даходам, вызначаным па люстрацыі па Мінскай губерні на 39%, а агульны даход павысіўся на 49%. Працэс аддачы фермерскіх надзелаў у арэнду ішоў вельмі мрудна. Гэта было звязана з тым, што даход, аб'яўлены на таргах, значна перавысіў атрыманы з маёнтка. Так, напрыклад, усяго па Мінскай губерні ў 1859 г. было аддадзена ва ўтрыманне 114 арэндных ферм. З іх, назначаных да таргу на продаж і ўзята ва ўтрыманне наступным чынам: у папярэдніх утрымальнікаў засталося – 13, у сялян – 29, у гаспадарчых управах – 48, гэта ўсяго – 90; на 18 ферм таргі былі прыпынены (яны былі аддацьнены ва ўтрыманне пасля пераанцэнкі), а таксама было з таргоў знята 6 ферм².

У арэндных жа фермах у казённых маёнтках Мінскай губерні, на якія таргі былі прыпынены, земельная сірава выглядала наступным чынам: фермерскай прыдатнай зямлі – 5022,54 дзесяціны, вылічаны даход па люстрацыі – 5392 руб., па паверцы – 6586 руб., атрымліваемы – 5106 руб. Такія надзелы не маглі зацікаўіць арандатарапаў, бо ім бы прыйшлося ўнесці болей за тое, што яны маглі атрымаць ад гэтай фермы. Арэндныя фермы ў казённых маёнтках Мінскай губерні, якія былі выключаны са спісаў па дадзеным ім асобым назначэнні, выглядалі наступным чынам: фермерскай прыдатнай зямлі – 612,50 дзесяцін, даход, вылічаны па люстрацыі – 496 руб., па паверцы – 723 руб., атрымліваемы – 140 руб.³ Гэтыя лічбы гавораць, што згаданыя надзелы не былі рэнтабельнымі, аднак даход, з іх вылічаны, ісравышаў сапраўдныя іх кошт у некалькі разоў, што ніяк не магло задаволіць мяркуемых утрымальнікаў. Каля па першых фермах вылічаны даход быў толькі нязначна вышэй за рэальны, то тут трэба было толькі перагледзець некаторыя лічбы. Таму на гэтыя надзелы таргі былі прыпынены, а вось зацікаўленасць апошнімі надзеламі магла ўзікнуць толькі пры істотным пераглядзе вылічанага даходу, таму яны былі наогул выключаны са спісаў на таргах.

Аднак, калі паглядзець статыстычныя даныя аб выніках аддачы ва ўтрыманне ферм некаторых інвестаў Мінскай губерні, то можна прааналізаваць іх наступным чынам: пасля паверачнай люстрацыі і так завышаны вылічаны даход быў яшчэ падняты, а на таргах былі працаваныя большыя сумы, чым магчыма было сапраўды атрымаць ад гэтых ферм. Такім чынам, можна зрабіць вывад, што мруднасць пры аддачы ферм у арэнду была заканамернай⁴.

Большасць ферм перайшла ў рукі мясцовага дваранства і іншых арандатарапаў несялянскага асяроддзя. Гэтыя факты пацвярджае ведамасць аб вышэйшых аддачы ва ўтрыманне арэндных ферм па Мінскай губерні за 1859 г.: з 90 утвораных ферм сяляне затаргавалі толькі 29 (што складае прыкладна $\frac{1}{3}$ ад агульнай колькасці)⁵.

Пасля перадачы ферм у арэнду, важнейшую задачу складала павышэнне аброчных плацяжоў за карыстанне імі. Ужо 28 кастрычніка 1859 г. II дэпартамент Міністэрства дзяржаўных маёмыцаў загадаў Мінскай палаце дзяржаўных маёмыцаў пры першапачатковым правядзенні ў казённых маёнтках заходніх губерняў люстрацыі абкладаць сялян за адведзеныя ім землі на колькі можна ўмераным аброкам. Мера гэта пры тагачасных абставінах была неабходнай. Сяляне вызваліліся ад арэндной сістэмы і абавязковай працы, што давала ім самастойнасць у выбары способаў развіцця сваёй гаспадаркі.

¹ НГАБ. Ф. 27. Воп. 1. Спр. 572. Арк. 1.

² Таксама. Спр. 554. Арк. 818.

³ Таксама. Арк. 824-825.

⁴ Таксама. Спр. 656. Арк. 795-805.

⁵ Таксама. Спр. 554. Арк 796.

Патрэбна было даць ім магчымасць і сродкі паправіць свой быт, навучыць дзейпічаць і зрабіць спраўнымі плацельшчыкамі не толькі падаткаў і ўстаноўленага аброку, але і іншых павіннасцей, якія былі звязаны з упарадкаваннем іх грамадскага становішча. Аднак аброк з'яўляўся часовім і абліжаным і абмяжоўваўся тэрмінам правядзення паверачай люстрацыі.

Вынікі люстрацыі ў Мінскай губерні паказалі, што з прычыны новай класіфікацыі і ацэнкі зямель і наўсюднага ўзвышэння кошту земляробчых прадуктаў і нерухомай уласнасці нанова ўстаноўлены рэальны аброк за землі – значна большы і складаў у параўнанні з прынятym раней на 5, 10, 15 і болей працэнтаў.

Напрыклад, у праднісанні Мінскага губернскага праўлення, пакіраваным у Мінскую палату дзяржаўных маёмысцей 8 ліпеня 1858 г., паведамляецца, што нядоімка з казённых аброчных стаццей, якая перайшла ад папярэдніх утрымальнікаў, складала разам з працэнтамі 131 612 руб. 39 кап.¹

Цяжкім было вырашэнне пытання аб спагнанні нядоімак. Так, у загадзе Міністэрства дзяржаўных маёмысцей ад 31 жніўня 1858 г. у Мінскую палату дзяржаўных маёмысцей мы чытаем наступнае: «Пры рэвізіі гэтай палаты ... угледжана да 44 850 руб. нядоімкі папярэдніх гадоў на папярэдніх трываўцах казённых населеных маёнткаў, некаторыя з гэтых нядоімак застаюцца без спагнання, хоць і забяспечаны закладам»².

А 10 жніўня 1859 г. II дэпартамент Міністэрства дзяржаўных маёмысцей прадпісаў у Мінскую палату, што паступленне з даходу было ў тым годзе дастаткова здавальняючае; недаспагнанне складала менш за 1% акладу (да 600 руб.)³.

Каб уявіць аброчнае становішча дзяржаўных сялян, звернемся да наступных паказчыкаў. Калі, напрыклад, наглядзець даныя аб колькасці і велічыні выплачананага дзяржаўнымі сялянамі аброку па паверачай люстрацыі ў Мінскай губерні за 1861 г., то можна зрабіць наступныя высновы: у розных паветах аброк на 1 дзесяціну вагаўся ад 34 кап. (Рэчыцкі) да 65 кап. (Мінскі); сяродні па губерні аброк складаў калі 54 кап. У гэтай жа губерні на адну рэвізскую душу абодвух полаў аброк вагаўся ад 1 руб. 6 кап. (Мазырскі), 1 руб. 7 кап. (Рэчыцкі) да 1 руб. 63 кап. (Слуцкі); па губерні гэтая лічба склада 1 руб. 30 кап.⁴ Аднак да 1 студзеня 1862 г. у нядоімках за мінулыя гады заставалася па губерні 43 126 руб. 72 кап.; за першае паўгоддзе адзначана гада павінна было па разліках паступіць 148 697 руб. 52½ кап., а нядоімкі за год склалі ўсяго 65 988 руб. 14¼ кап. З гэтых даных бачна, што нядоімка за 1862 г. складала 22 861 руб. 42¼ кап. (ад акладу гэта прыблізна 15%)⁵. Наогул памеры аброку ўзраслі па Мінскай губерні па 26,75%⁶.

З усіх прыведзеных фактаў можна зрабіць наступныя высновы: рэформа М. М. Мураўёва наклала новы фінансавы цяжар на дзяржаўных сялян Мінскай губерні, што не магло не выклікаць іх нездавальнення. Тут жа трэба адзначыць, што правядзенне рэформы супала з перыядам сацыяльнай напружанасці ў грамадстве.

У Мінскай губерні ў канцы 50 – пачатку 60-х гадоў XIX ст. колькасць сялянскіх хваляванняў павялічылася амаль у 2,5 разы ў параўнанні з папярэднім перыядам. Больш чым дзе іх адбылося ў Рэчыцкім павеце. У 1862 г. хваляванняў было ў два разы больш, чым у 1861 г.; у 1863 г. хваляванняў нязначна стала меней. Пры гэтым войскі прыходзіліся

¹ НГАБ. Ф. 27. Воп. 1. Спр. 572. Арк. 108.

² Тамсама. Арк. 128.

³ Тамсама. Арк. 229.

⁴ Неупокоев В. И. Крестьянский вопрос в Литве во второй трети XIX века. С. 330.

⁵ НГАБ. Ф. 27. Воп. 1. Спр. 713. Арк. 2-50.

⁶ НГАБ у г. Гродна. Ф. 31. Воп. 2. Спр. 2126. Арк. 233–247.

ўводзіць і ў 1861, і ў 1862 гг. амаль пры кожным другім хваляванні, у 1863 г. – значна радзей¹.

Патрэбна ў гэтай сувязі заўважыць і тое, што ў губернях, якія знаходзіліся бліжэй да вялікарасійскіх (у тым ліку і Мінскай) па даных, якія характарызуюць рэформу, бачна, што ўціск з боку дзяржавы і яе прадстаўнікоў быў меншы, чым у Гродзенскай, Віленскай і Ковенскай губернях. Гэта звязана з дзвюма прычынамі: у губернях, дзе былі меншыя плошчы пад казённым кіраваннем і дзе дзяржаўных сялян было меней, рэформа прыйшла больш спакойна. У губернях, якія знаходзіліся бліжэй да Захаду, дзяржаўных сялян было больш, таму і рэформа тут праходзіла больш складана. Гэта ж адбівалася і на хваляваннях.

Нязначны быў і ўдзел дзяржаўных сялян у паўстанні 1863 г. У асноўным гэта было звязана з дзеяннямі польскага боку. Гэту думку надцвярджает дакумент, які знаходзіўся ў музеі графа М. М. Мураёва ў Вільні. Ён сведчыць, што яшчэ 16 жніўня 1861 г. кіраўнік Мінскай губерні даносіў генерал-губернатару краю, што палітычны рух у гэтым рэгіёне кіруецца планамі Мераслаўскага, мэта якога «абудзіць патрыятызм у народзе, сабраць грошы для фарміравання польскіх легіёнаў і затым узняць узброенае паўстаннне»².

У Мінскай жа губерні, як адзначае А. А. Парахаўшчыкоў, праяўлэнне мяцяжу было слабым, але месцамі назіраўся і большы ўздым: у Барысаўскім і Ігуменскім паветах былі нават значныя «шайкі»; а ў Навагрудскім і Слуцкім – яны аб'ядналіся з «шайкамі» Гродзенскай губерні³.

Асноўнай прычынай таго, што частка сялян прыняла ўдзел у паўстанні, была незадаволенасць аграрнымі рэформамі: М. М. Мураёва ў дзяржаўнай і 1861 г. у памешчыцкай вёсках, у выніку якіх становішча ні прыватналасніцкіх, ні дзяржаўных сялян не палепшилася, а ў некаторых выпадках нават пагоршылася. Незадаволенасць гэтага класа была значная і прыцягнула іх да паўстання было магчыма. Самыя радыкальныя кіраўнікі паўстанцікіх атрадаў на гэта і спадзяваліся. Аднак іх планы не ажыццяўліліся. Сярод паўстанцаў сялян былю няшмат, асабліва ва ўсходніх губернях Беларусі, у Мінскай – 20%⁴.

Сярод сельскага насельніцтва найбольшы ўдзел у паўстанні прынялі дзяржаўныя сяляне. Яны непасрэдна не адчувалі на сабе памешчыцкі гнёт, для іх ненавісным феадалам была казна. Гэта было звязана і з тым, што сярод дзяржаўных сялян ровалоційную работу праводзілі нават дробныя чыноўнікі Гродзенскага губернскага ўпраўлення земляробства і дзяржаўных маёмасцей. Аднак такія мерапрыемствы не адбываліся ў Мінскай губерні, а таму і ўздым падчас паўстання 1863 г. быў значна меншы, чым у Гродзенскай. Але там, дзе кіраўнікі паўстанцаў паслядоўпа вялі справу да развіцця аграрнай рэвалюцыі, у атрады ішлі не толькі дзяржаўныя, але і памешчыцкія сяляне. У Гродзенскай губерні сярод паўстанцаў была вялікая колькасць сялян, у Мінскай – іх ўдзел у паўстанні быў значна меншы. Найбольшая частка сялян – удзельнікаў паўстання ў Мінскай губерні – прыходзілася на заходнія, памежныя з Гродзенскай губерніяй паветы (асабліва Навагрудскі).

Такім чынам, трэба адзначыць, што рэформа не выканала настаўленаў мэт: сялянскае пытанне вырашалася далей да пачатку XX ст.

¹ Крестьянское движение в России в XIX – начале XX века. М., 1964. Т. 2. С. 264, 798–799.

² Белецкий А. В. Сборник документов музея графа М. И. Муравьёва. Вильна, 1906. Т. 1. С. 132.

³ Пороховщиков А. А. Подвиг Муравьёва – настольная книга правителя и правительству. СПб., 1898. С. 31–32.

⁴ Гісторыя Беларускай ССР. Мінск, 1972. Т. 2. С. 59.

